

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

12 ВЕРАСНЯ 1936 Г., СЮБОТА

№ 210 (5584)

ГЕРОЮ СОВЕТКАГА САЮЗА ЛЁТЧЫКУ т. ЛЕВАНЕЎСКАМУ ШТУРМАНУ т. ЛЕЎЧЭНКА

Горача віншую вас, дарогія таварышы, з паспяховым завяршэннем бліскачага пералёту Лос-Анжэлес—Масква — па новай паветранай трасе міжнароднага значэння.

На працягу пройдзеных вамі 19 тыс. кілометраў, з якіх больш паловы над Арктыкай, вы сустрэлі ніякага тудасцепа, але сваім высокім лётным майстэрствам, мужнасцю, дастойнасцю і вытрыманасцю вы іх бліскача перамаглі. Ваш пералёт азначае раз і назаўсёды усю свету, на што здольныя саветскія лётчыкі, саюзныя нашай краіны, выхаваныя вялікай партыяй Леніна—Сталіна.

Многа пацкаю вам рукі і жалю новых бліскачых перамог у справе заваявання паветраных шляхоў Арктыкі.

К. ВАРШЫЛАУ.

Менск, 12 верасня 1936 года.

ПРЫВІТАННЕ ПАБЕДАНОСНАЙ АРМІІ СОЦЫЯЛІЗМА

Чатыры дні байцы, камандзіры і палітработнікі Беларускай Ваеннай акругі ў цяжкіх умовах праходзілі завяршаючы этап сваёй лётнай баявой школы. Маневры былі дэманстрацыйнай магучасцю нашай ратнай слаўнай Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі, дэманстрацыйнай героісты і мужнасці чырвонаармейцаў і камандзіраў, баявой вывучкі, тактычнага мастацтва, высокага класа аўладання тэхнікай. Гэта была дэманстрацыя баявой гатоўнасці да абароны граніч пралетарскай бацькаўшчыны, любімай радзімы.

Усе роды войск, насычаныя найбольшаю тэхнікай, з ацольванымі палкамі выконвалі найскладанейшыя баявыя задачы. Танкісты і артылерысты, кавалерысты і пяхотніцы, авіятары і сувязісты паказалі на справе, як бліскача яны выконваюць сталінінскі наказ аб аўладанні тэхнікай і культуры.

Выдатнай работай танкістаў Дудкова, Мелехіна, Марчанка і сапёрнікаў, якія імкліва вылі без апары і вымушчаны астанавак спецыялістаў на тонкіх балотах і глыбокіх канавах, лесам і полем, дэмавалі ўсё іх умяшчэнне перамаглі, былі ў захваленні ўсе — ад байца да маршала. У іх руках танкі перамаглі непрадугаваныя ніякімі ворагамі перапяткі. Іх зброя ў лобных, самых складаных умовах бою паразіла «ворага» з выключнай трыумфам.

А нашы слаўныя кавалерысты: дзекі і кубанскія казакі, кірэскі, татарскія, беларускія і украінскія рабочыя і калгаснікі — яны ўспілі яшчэ адну слаўную старонку ў гісторыю нашай доблеснай кавалерыі. Ліхой атакі і работай у лешым страю, кліном і віртуюаі, кулямётам і гранатамі яны аўладалі дасканала.

Работа авіяцыі была вышэй ўсіх чаканняў. Гордыя сокалы нашай радзімы — слаўныя лётчыкі на баявых машынах, зробленых на нашых сацыялістычных заводах, рукамі нашых стыхаўцаў, тварылі пуды. Не глядзячы на дрэнныя метралагічныя ўмовы, яны выконвалі заданні камандавання на «вядзінцы». Высока ў палітбесі, і на брыяном паліце яны былі ацольвае рухавікі, імклівыя ў паліце, гронныя траітным агнём, яны прыводзілі ў захваленне віртуазнасна кіраванні. Незабўдана карціна вядзінца высаджанага паветранага ваяцка. Люды, дзець паспеўшы прыляціцца, адрыва заражалі аўтаматы і ўзвалілі ў бой, выконваючы найскладаную задачу нападу на «ворага» з тылу.

Маневры паказалі, што найвышэйшым масам камандага складала, узначальваемым маршалам Советкага Саюза — бліжэйшым саратнікам вялікага Сталіна, таварышам Варшывілаў, — уладанне велізарных вопытам вядзення войск у самых складаных умовах. Выключна афектыўна выраза мадэрны камандны склад, які забеспечыла баявую падрыхтоўку і вядзенне пазавых падпарадкаванай арміі.

За работай войск на маневрах наглядзілі ваенныя дэлегацыі рату дзяржаў. Яны таксама не маглі не захваліцца выдатнымі баявымі дасягненнямі войск.

Маневры паказалі, што Чырвонай Арміяй за год атрыманна велізарныя поспехі, поспехі, якія ператвараюць узброеныя сілы Советкага Саюза ў несакрышальную, непераступную краінасць для лобова ворага.

Ніякай вораг выхуецца да нападу на азічную ў свеце пралетарскую дзяржаву. Але ніякай памятаюць тыя, хто думае напаці на нас, хто думае прарываць наша мірнае сацыялістычнае будаўніцтва, што Чырвонай Армія будзе граміць ворага ўзлесь і ноччу, у дождж і мякеліцу, у мароз і гарачыню, яна гатова быць яго сярод ласоў і ў ацольным полі, сярод балот і стал. Нашы байцы вучацца ваяваць так, каб «у працэскай вайне дасягну перамогі «малой крывёю» і вайну гату правесці на тэрыторыі краіны, якая першай узяме супроць нас меч» (Варшывілаў).

«Самыя вялікія арміі, — гаварыў таварыш Сталін, — самыя ўзброеныя арміі разваліліся і ператварыліся ў прах без моцнага тылу, без падтрымання і спачування з боку тыла, з боку працоўнага насельніцтва. Наша армія ёсць адзіная ў свеце, якая мае спачуванне і падтрыманне з боку рабочых і сялян. У гэтым яе сіла, у гэтым яе магучасць».

Абмудыся маневры былі выдатнай дэманстрацыяй адзінства народу з арміяй. Раён маневраў упрыгожан чырвонымі сцягамі, транспарантамі, плакатамі, партрэтамі правадцоў. Наяка знайсці хань-б адну калгасную хату, не ўпрыгожаную сцягам, партрэтам, байцоў і камандзіраў на ўсіх вёсках сустракалі ўсе, ад малага да вялікага, іх літаральна засыпалі кветкамі, ча-ставалі лешым, што ёсць у кожнага. Сустрэча з часпіам Чырвонай Арміі ўсюды ператваралася ў народнае свята.

Насельніцтва дапамагала часпіам выконваць баявыя задачы. Калгаснікі разам з сапёрамі хутка будавалі новыя масты, рамантавалі старыя, напраўлялі дарогі, рабілі пераправы — усё рабілася з выключным удзімам і запалам.

А шпартысцкая дэманстрацыя пралетарыята Менска 7 верасня ў гонар прыезду любімага наркамэ Клімента Ефрэмавіча Варшывілава, хіба яна не з'яўлялася яркім доказам адзінства народу з сваёй, крөө ад крыві, плочь ад плочі арміі адзінства народу з сваёй правадцоў?

Ніжэ ў свеце няма такой арміі, якая была-б так цесна звязана з народам, так любіма ім. Наша Чырвоная Армія ёсць сапраўднай народная армія сацыялізма.

Так, шмат каму з тых, хто збіраецца напаці на нас, прыязцы правадцоў над гэтым. Ніякай яны памятаюць, што калі прабе трозны час вайны, калі нам яе навяжуць, то ўсё 170-мільёны народ устане пад баявыя сцягі са зброяй у руках супроць ворагаў нашай радзімы.

Пад вядзінствам партыі Леніна—Сталіна, пад мудрым кіраўніцтвам вялікага кормчага пралетарскай рэвалюцыі—любімага Сталіна, пад камандаваннем слаўнага пралетарскага маршала — луганскага сясера Клімента Варшывілава народны Советкага Саюза напісуюць рывунючы, сакрышальны ўдар лобую ворагу.

Гранічнай скалоі стаіць ордэнаваная Советкага Беларусі на рубіжы з капіталістычным Захадам. Усе народы Беларускай рэспублікі разам з Чырвонай Арміяй ахоўваюць сваю меску, пільна сачыць за мадэрнымі прорухамі ворага.

Большвіцкае прытанне ад народаў Советкага Беларусі і слаўнай сталінінскай вучыні. — байцам камандзіраў і палітработнікаў Беларускай Ваеннай акругі, паспяхова скончымым маневры!

Большвіцкае прытанне пабеданосным маршалам Советкага Саюза і першаму сярод іх выдатнейшым стратэгу і палкаводцу самай перадавой, самай магучай у свеце арміі Кліментію Ефрэмавічу Варшывілаву!

СЁННЯ ЗВАРАЧАЮЦА У МЕНСК З МАНЕЎРАЎ БАЙЦЫ, КАМАНДЗІРЫ І ПАЛІТРАБОТНІКІ БЕЛАРУСКАЙ ВАЕННАЙ АКУРГІ

Беларускі народ горача вітае сваіх доблесных воінаў, якія бліскача завяршылі маневры.

Слава байцам, камандзірам і палітработнікам!
Слава жалезнаму наркому, першаму маршалу Советкага Саюза, вернаму саратніку вялікага Сталіна—Кліментію Ефрэмавічу Варшывілаву!

ВЯЛІКАЕ СВЯТА ЯДНАННЯ НАРОДУ І ЧЫРВОНАЙ АРМІІ

Дні маневраў БВА былі для працоўных Советкага Беларусі днямі велічнага свята аднанення народу і Чырвонай Арміі, свята непарушнасці граніч нашай сацыялістычнай радзімы.

Мы, якім выпад вялікі гонар наглядзіць на палях «бабў» надзвычайныя аператы «чырвоных» і «сініх» у гэтыя дні ўласнымі вачыма ўбачылі ўсю сілу несакрышальнай магучасці нашай слаўнай Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі.

Мы бачылі, як маладыя сымні нашай сацыялістычнай бацькаўшчыны выдатна выконвалі баявыя заданні, пад кіраўніцтвам камандзіраў, імёны якіх абелены легендарнай славай бабў грамадзянскай вайны.

Мы бачылі, як працяглася ва ўсёй глыбіні блізкавая любоў і пільнага байцоў і калгаснікаў да вялікага палкаводца, першага маршала нашай радзімы Клімента Ефрэмавіча Варшывілава.

У гэтыя дні мы не былі толькі наглядальнікамі. Надзвычайныя падзеі баявога жыцця на маневрах пасобяць нам лаць нашай роднай Чырвонай Арміі ападанні, вершы і песні, якія, нам здаецца, магучы стаць паслэпым нашым укладам у мастацкую літаратуру, настаўленую на справу абароны краіны.

Наша палкае прытанне байцам і камандзірам БВА, паспяхова скончымым баявы вучыні!

Янка Купала, Януб Мола, Андрэй Александровіч, Міхась Лынькоў, Алексій Сурноў, Віктар Гусеў, Ілля Гурскі, Пётр Глеба, Ізі Херын, Пётрусь Броўка.

Тав. ЛЕВАНЕЎСКІ ПРЫЛЯЦЕЎ У СВЕРДЛОЎСК

СВЕРДЛОЎСК, 11 верасня. (БЕЛТА). Самалёт тав. Леванеўскага сёння ў 11 гадзін 18 мінут на мадэрным часу прыляціў на свёрдлоўскім аэрадроме. Адрывны аэплан самалёта быў спеткан кіраўніцкай абласцей і гарадскіх арганізацый на чале з сакратаром абкома ВКП(б) тав. Кабаковым, старшынёй аблвыканкома т. Галэвіным, камандуючым войскамі Уральскай ваеннай акругі камкорам Гаркавым, лётчыкамі і начальнікам складам Чырвонай Арміі.

Пасля адпачынку Леванеўскі і Леўчэнка вылятаюць у апошні этап пералёту—праз Казань у Маскву.

МАСКВА. ГЛАВСЕВМОРПУТЬ, С. А. ЛЕВАНЕЎСКАМУ

Горача вітае Вас, дарогі друг, са скачаннем выдатнага пералёту праз тры часткі свету. Ваш пералёт злучыў праз Арктыку Амерыку, Азію і Еўропу і з'яўляецца бліскачой падрыхтоўкай да ажыцвялення вялікай ізі трансарктычнай сувязі паміж матарыкамі.

А. Ю. ШМІДТ.
Борт ледзіола «Літне», 12 верасня.



РАЗБОР МАНЕЎРАЎ БЕЛАРУСКАЙ ВАЕННАЙ АКУРГІ

МЕНСК, 11 верасня. (БЕЛТА). Сёння ў зале Совета Народных Камісараў БССР адбыўся разбор скончаных к поўдню маневраў войск Беларускай ваеннай акругі. На разбор прысутнічалі: усе вышэйшы і старшы начальнікі складоў, які прымаў ўдзел у маневрах, старшыня ЦВБ СССР і БССР тав. Чарвякоў, старшыня Соўнаркома БССР тав. Галадзед, саратар ЦК КП(б)Б тав. Пяло, члены ўрада Беларусі, а таксама сакратары абкома ВКП(б) Калінінскі і Заходні абласцей т. Міхайлаў і Румянцаў і старшы абласных выканкомаў гэтых абласцей тт. Іваноў і Рагіцаў.

Галоўны кіраўнік маневраў камандуючы войскамі Беларускай ваеннай акругі камандыр 1-га развага тав. Убарэвіч падрабязна разабраў ход усё вучыняў.

Начальнік палітуправлення Беларускай ваеннай акругі армейскі камісар 2-га ранга тав. Булін зрабіў паведамленне аб палітыка-маральным становішчы войск, які прымаў ўдзел у маневрах.

У заключэнне выступіў народны камісар абароны маршал Советкага Саюза тав. К. Е. Варшывілаў, які даў выдатную апёнку дзеянням войск і арганізацыі вельмі складаных маневраў.

Тав. Варшывілаў азначыў: выключную ўвагу клопаты і любоў да Чырвонай Арміі, працягленія працоўнасці Менска і калгаснікаў БССР і вялікую дапамогу, аказаную Цэнтральным Камітэтам КП(б)Б, урадам Беларусі і кіраўнікамі сусветных абласцей — Заходняй і Калінінскай.

На разборы прысутнічалі запрошаныя на маневры французская, чэхаславацкая і вялікабрытанская ваенныя дэлегацыі.

Прыём старшынёй Совета Народных Камісараў БССР Т. Галадзедам дэлегацый французскай, чэхаславацкай і англійскай арміі

МЕНСК, 10 верасня. (БЕЛТА). Сёння старшыня Совета Народных Камісараў БССР тав. Галадзед даў абед у гонар замежных дэлегацый, якія прымаюць ўдзел на маневрах Беларускай Ваеннай акругі. На гэтым абедзе прысутнічалі: народны камісар абароны Саюза ССР маршал Советкага Саюза тав. Варшывілаў, маршалы Советкага Саюза тт. Тухачэўскі, Егораў і Бульзін, саратар ЦК КП(б)Б Беларусі тав. Пяло, члены беларускага ўрада, усе склад указаных вышэй замежных дэлегацый.

У часе абёда старшыня Совета Народных Камісараў БССР тав. Галадзед і кіраўнікі замежных дэлегацый абмяняліся прывітанніямі.

Тав. Галадзед пачаў сваю прамову з прытанна прадставіцкім азначэннем арміі, прысутных на маневрах на тэрыторыі Советкага Саюза. Ён азначыў, што паспяховае будаўніцтва сацыялістычнай гаспадаркі і культуры нашай краіны праходзіць пад абаронай першакласнай Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі, якая кіруецца доблесным палкаводцам і першым маршалам Советкага Саюза тав. Варшывілавым.

Далей тав. Галадзед указаў, што асноўнай задачай Чырвонай Арміі з'яўляецца абарона мірнага будаўніцтва і жыцця ў Советскім Саюзе.

Народы СССР, гаворыць тав. Галадзед — пад кіраўніцтвам вялікага правадцыра і настаўніка вяршанага Сталіна зусім імкнуліся і імкнуцца да мірнага супрабўніцтва з народам і іншых краін. Урад СССР на чале з тав. Молатавым, ацкіцціўшы волю народу сваёй краіны, даказаў сваю мірную палітыку настайным устанавіў устанавіў прывітанніямі з усімі дзяржавамі і ацтойнаем справы міру і калектыўнай безапаснасці.

Тав. Галадзед адзначае, што замежныя дэлегацыі ў часе маневраў мелі магучасць знамяніцца з Чырвонай Арміяй, з яе саратнікам абароны і з яе безапаснасцю. Яны таксама маглі наглядзіць і ліснаейшую сувязь, існуючую ў нашай краіне паміж грамадзянскім насельніцтвам і Чырвонай Арміяй. Ён азначыў, што беларускі народ будзе

завесы ў першых ратах абароны сваёй радзімы — вялікага Советкага Саюза.

Тав. Галадзед з задавальненнем падкрэсліў намаганні, накіраваныя на захаванне міру з боку чэхаславацкага народу, урада і прадстаўніцтваў п. Бенеша, а таксама з боку французскага і англійскага ўрадаў і народаў гэтых дзяржаў.

У заключэнні тав. Галадзед агаладзіў тост за здароўе тав. Сталіна — арганізатара сацыялістычнага будаўніцтва Советкага Саюза, за здароўе гавы ўрада Саюза ССР тав. Молатава, за здароўе маршала Советкага Саюза тав. Варшывілава! за здароўе французскай ваеннай дэлегацыі на чале з генераламі Швейгута і Віемэн, чэхаславацкай ваеннай дэлегацыі на чале з генералам Луна і англійскай ваеннай дэлегацыі на чале з генералам Уэйлс.

Ад імя ўсіх ваенных дэлегацый з адказным словам выступіў на рускай мове камандыр 4-га корпуса чэхаславацкай арміі, кіраўнік дэлегацыі генерал Луна. Зварочваючы ся да старшынёй Совета Народных Камісараў БССР тав. Галадзеда і народнага камісара абароны Саюза ССР маршала Советкага Саюза тав. Варшывілава, генерал Луна заявіў:

— Давольна мне, пан старшыня Совета Народных Камісараў Беларускай Ваеннай акругі, пашывацца ад імя ўсіх замежных дэлегацый ураду і народа Беларускай Ваеннай акругі Сацыялістычнай Рэспублікі.

Дзякуючы даскаваму запрашэнню наша маршала Варшывілава прысутныя тут дэлегацыі атрымалі магучасць наведаць вашу рэспубліку. За гэтыя некалькі дзён знаходжання ў вашай краіне мы пераканаліся ў тым, што Беларускай Советкага Сацыялістычнай Рэспубліка нястольна развіваецца і ідзе ў настуўленне гіганцкімі крокамі наперад.

Аб гэтым сведчыць: вялікая колькасць выдатных новых пабудоў і будынкаў у вашай сталіцы, яе новыя заводы, уздыкі культурнага народнага жыцця;

магучае развіццё сеткі шасейных і чыгуначных шляхоў; добра ўбраны і апрацаваны калгасныя землі

і, нарэшце, ваш гаспіны і прадэвіты народ, які горача любіць сваю родную, храброў Чырвоную Армію, якая гэтыя апошнія дні нам паказала сваю вялікую магучасць і высокія якасці сваёй тэхнічнай і маральнай падрыхтоўкі, армію, якая з'яўляецца пераможным абаронцам мірнай народнаў Советкага Саюза і агульнага міру.

Падыймаю бакал за далейшае развіццё і росквіт Саюза Советскіх Сацыялістычных Рэспублік і старшыню Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта Саюза ССР тав. Калініна, за далейшы росквіт Беларускай Советкага Сацыялістычнай Рэспублікі, за

ваша здароўе, пан старшыня Совета Народных Камісараў, за здароўе народнага камісара абароны пана маршала Варшывілава і за ўсіх прысутных.

Пасля гэтага выступлення з кароткай адказнай прамовай выступіў кіраўнік французскай ваеннай дэлегацыі памеснік начальніка французскага генеральнага штаба генерал Швейгута. Ён азначыў, што палкам далучаецца да тых падзяк, якія выказаў генерал Луна ў сваім выступленні. Ён ад імя ўсёй сваёй дэлегацыі падзякаваў ураду Беларусі і старшыню Соўнаркома тав. Галадзеда за сардэчную гаспінасць, якая была ім аказана ў горадзе Менску і на тэрыторыі Беларускай Советкага Рэспублікі. Ён азначыў таксама бліскачае ўражанне, якое засталася ад маневраў, за якімі яны сачыць з вялікай цікавасцю.

Ён агалашае тост за здароўе старшынёй Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта Саюза ССР тав. Калініна, старшыню Соўнаркома Беларусі тав. Галадзеда, народнага камісара абароны СССР маршала Советкага Саюза тав. Варшывілава, за здароўе маршала Советкага Саюза тт. Тухачэўскага, Егорава і Будзіннага, за здароўе камандуючага войскамі Беларускай ваеннай акругі камандыра 1-га ранга тав. Убарэвіча і за прывітанне Советкага Беларусі.

Затым на рускай мове выступіў камандыр 2-й Ольдэрноўскай дывізіі кіраўнік англійскай ваеннай дэлегацыі генерал Уэйлс. Зварочваючыся да старшынёй Соўнаркома БССР тав. Галадзеда і народнага камісара абароны СССР маршала Советкага Саюза тав. Варшывілава, генерал Уэйлс заявіў:

— Ад імя вялікабрытанскай дэлегацыі сардэчна дзякую вам за даскавае прыём і гаспінасць, аказаную нам.

Англійская ваенная дэлегацыя першы раз прысутнічае на маневрах у Советскім Саюзе. Мы вельмі рады, што пшчаслівы выпадак даў магучасць агледзец і ацаніць вашу доблесную Чырвоную Армію. Нам вельмі адзілілі яе велізарныя дасягненні як душэўныя, так і тэхнічныя. Асабліва мы захваліваемся баявым духам і настайліваасцю ўсіх вашых байцоў і камандзіраў.

Ад імя нашай дэлегацыі пажадаю Чырвонай Арміі і пану старшыню Совета Народных Камісараў Беларусі ўсяго найлепшага ў вашай важнейшай рабоце на карысць вашай радзімы.



НА МАНЕВРАХ БВА народны камісар абароны, маршал Советкага Саюза Кліментію Ефрэмавічу Варшывілаву даюць камандзіраў — пільноў, выса дэпуты дэсант (злева), Кліментію Ефрэмавічу Варшывілаў сярод пільноў, высадзіўшых десант (справа). Фото Грыбкоўскага (БСФ).

ПАЛКАЕ БОЛЬШЭВІЦКАЕ ПРЫВІТАННЕ БАЙЦАМ, КАМАНДЗІРАМ, ПАЛІТРАБОТНІКАМ НАШАЙ СЛАУНАЙ ЧЫРВОНАЙ АРМІІ НА ВАРЦЕ ГРАНІЦ

Лясамі, палямі, непраходнымі балотамі звязана заходняя граніца, адзяляючы багатыя калгасныя палі ордэнаснай БССР ад мізэрных вузкіх палосак сялян Польшчы. Жыццё граніцы свосабліва напружана і поўна печаласцей.

Граніца патрабуе ад чырвонага палітработніка пільнасці, смеласці, гераізму і адважлівасці. Гэту пільнасць і адважлівасць праяўляюць штодзённа, штогадзіна і тысячы калгаснікаў палітработнай паласы. Калгаснікі і іх дзеці в'ялічюцца вернымі памочнікамі слаўных палітработнікаў у ахове свабодных рубяжоў сваёй сацыялістычнай бацькаўшчыны.

Вымунтраваныя замежнымі контрразведкамі, шпіёны і дыверсанты бываюць хітрыя і каварныя. Для дасягнення сваіх гнусных мэтай ідуць на ўсё. Але ў якіх-б форм ні маскаваўся вораг — не ўйсьці яму ад палітработнікаў, якім заўсёды і ва ўсім дапамагаюць мясцовыя калгаснікі.

Ветраная асенняя ноч поўна ўсміх палюхаму і гукаў. Уміль разабрацца ў гэтай складанай гаме гукаў і ўлавіць падаронкі да іх — гэта свосаблівае майстэрства. Гэтым майстэрствам савецкія палітработнікі вельмі добра ўладаюць.

Вось у такую цёмную ноч з правага старожавага парадка варочаліся палітработнікі Н-скай заставы тав. Літвіненка і чырвонаармейца Якаўлеў Нечакана, паўночнай вёскі Н. у кустах яны пачулі дзень узавіваць шлах. Тав. Літвіненка і Якаўлеў прыталіліся, сцішылі іх ханне. Праз некалькі секунд была заўважана фігура невядомага, які прабраўся ўліч БССР.

На волькі «стой» невядомы, ахстрэляваўся, кінуўся бегчы і, карыстаючыся перахам, схвацься ў лесе. Зараз-жа граніца была закрыта на моцны замок. На месца з'явілася група байцоў з сваім пераходным другам сабакам «Гром». Сабака кінулася на сілку. Не гадзіцца на цёмную ноч у выніку арганізаванага праследвання хутка парусьніцкі быў зловіць.

Затрыманы аказаўся буйным агентам контрразведкі адной з замежных краін. Праз вобшыку ў яго было знойдзена 2 гранаты Мільса, револьвер з патронамі і флакон стрыхніна.

У двух кілометрах ад вёскі П. да калгасніка Андрэй Ляха, працягваючы ў полі, палішоў невядомы. Ён прадставіўся начальнікам сусветнай Н-скай заставы і пачаў распітваць аб асобах, высланых за шпіёнскую работу. Яго распітваў палітработнік Андрэй Ляху падаронкі. Калгаснікі адразу ж завадозрылі ў невядомым чалавека не з нашага боку. Але затрымаць яго адзіно не азваліся.

Калі невядомы адшоў у бок і

пачаў гутарыць з 11-гадовай дзурчынчай Марыяй, Андрэй Лях, скарыстаўшы гэты выпадак, палітработніку палітработніка поблізу калгасніка Казіміра Неўскага. Той у сваю чаргу неспрытна паслаў на заставу трывага калгасніка. Падаспелі палітработнікі.

Затрыманы аказаўся буйным агентам адной з замежных разведкаў. Ён быў пасланы да нас для наладжвання сувязей і шпіёнскай работы. Гэта кваліфікаваны контрразведчык. Аднаго разу ён быў зловіць ўжо на граніцы, і за шпіёнства яго асудзілі на 10 год палітработнай-працоўнай лагераў. З лагераў ён уцёк і зараз з новымі заданнямі зноў быў пасланы ў СССР.

Днём, у раёне вёскі Р. калгаснікі сельгасарцель «Чырвоная Армія» Фёдар Казёл і Іосіф Клянік заўважылі невядомага. Не чакаючы ні минуты яны паведамілі на палітработную Н-скую заставу. На месца прыйшлі начальнік заставы Лабачоў, камандзір аддзялення Сафронаў і чырвонаармейца Машчэнікаў. За гэты час невядомага схвацься ў бліжэйшым лесе. Пачальнік заставы аддаў распараджэнне Сафронаву весті нагляд за лесам, а сам, арганізаваны палітработнікаў, пачаў праводзіць пільны пошукі. Удзякаючы ад праследвання, невядомы напярхнуўся на чырвонаармейца Машчэнікава.

— Стой! — адкінуў яго Машчэнікаў.

Невядомы, працягваючы ўцякаць праз палішчу да сусветнага лесу, зрабіў у палітработніка два стрэлы Машчэнікаў, не маючы магчымасці ўжываць сваю зброю, ведаючы, што наперадзе, у напрамку пабегу залялі калгаснікі, рашыў адрывацца ворагу шлях з фланга. У выніку гэтага маневру, невядомы павярнуў управа і, не дабегваючы да ўскраіны лесу, напярхнуўся на чаркаўскага яго тут начальніка заставы і калгаснікаў.

На патрабаванне зладца, вораг, які дзіўна зловіць, зловіць у клетку, бачыў бязыхаднасць свайго становішча, палішоў руку з браўнінгам, маючы намер зрабіць стрэл у тав. Лабачова.

Прагрымеў стрэл. Але гэта быў стрэл не раз'юванага ворага, а спакойнай, трываючай палітработніка заставы. Звабіўшыся з пог, рашэны дыверсант зладца.

Народны камісар унутраных спраў БССР, камісар дзяржаўнай бяспекі 2-га ранга тав. Лепельскі ў загадзе адначасна гэты гераічны ўчынак калгаснікаў Фёдара Казёла і Іосіфа Клянікі і палітработнікаў — пачальніка заставы Лабачова, аддзялення камандзіра Сафронава і чырвонаармейца Машчэнікава і ўзнагародзіў іх капітоўнымі падарункамі.

Н. БРОНСКІ.

Разговор ля парашута

Гэта было ў канцы дня, калі з паветра, з цяжкіх самалётнаў на зямлю апусцілася больш тысячы адважных парашуцістаў. Выслалі дэсант аэкавіцыяны і ўсімалюбыя нарком абароны тав. Варашылаў вышпаваў камбрыга Кармалюка з паспяхова выкананай задачай. Да месца пасадкі парашуцістаў сляпаліся члены замежных ваенных мій, якія прысутнічаюць на маўнеграх.

— Калі ласка, — звярнуўся да перакладчыка адзін з замежных афіцэраў, — запэўніце ў гэтай парашуцістаў: хто ён такі?

— Сэр, — адказаў малады парашуціст, — дапамога перакладчыка не патрабуецца. Я ўладаю англійскай мовай. Ён мяне навучылі ў Чырвонай Арміі.

Усі дзейныя гутарка, паміж афіцэрам і парашуцістам М. Кавалеў

вым ішла на англійскай мове.

— Вы салдат, старшы салдат або маёр?

— Не, — сказаў Кавалеў, — я рэдактар, чырвоны салдат, чырвонаармеец.

— Вы вельмі малады.

— Так, — вымушан быў прызнацца т. Кавалеў.

Афіцэр разглядаў шок парашуціста, які прысутнічаў на маўнеграх.

— Вам спадбалася аперацыя з высадкі дэсанта, сэр? — запытаў парашуціст.

— О, так! Але-ж гэта вельмі дорага каштуе!

— Вы-ж ведаеце, сэр, што Савецкі Саюз — багатая краіна.

Н. МАРКЕВІЧ.

Раён маневраў. 10 верасня. (Па тэлефону). («Известия»).



НА МАНЕВРАХ БВА. НА ЗДЫМКУ: камандзір дэсанта, камбрыг тав. Кармалюк разгаварвае на карце наркому абароны тав. К. Е. Варашылава месца высадкі дэсанта. Фото Грыбоўскага (БСФ).

З МАНЕВРАУ ВОЙСК БВА

БАЯВЫЯ ЭПІЗОДЫ

I. Атака танкаў

Усю ноч з боем, аддзяляючы атака «спраціўніка», лавінай каціліся «сінія» да лясістых вышынь, залятых гаюльнымі сілкамі «чырвоных». Рух імклівай пяхоты спыніўся балотыста берагі ракі, за якімі ашчэплены батарыйны артылерыі, кулямётныя кропкі, умяваліся сцяной дротавых загараджэнняў батальёны «чырвоных».

Лангугі наступачных залялі. Узрагані агонь артылерыі, тарача песьня кулямётнай чаргі спынілі разбег, прымуцілі акапацыя ў гунчы маладой зарасці беражняку. Ракеты вогненымі лініямі чарцілі неба, ператраўваючы цемру ночы ў святлы дзень.

Да дэсанту «сінім» не ўдалося прасунуцца ўперад. Шырым туманам рассяветам да лангуга палылі калоны танкаў. Такі разгарнуліся на фронт, хаваючыся ў зеляніне хмызняку. Успышка ракет была сігналам. Нібы ажыла лінія хмызнявоў, запелі баявую песьню матары. Сілка сталі, быстра набраючы хуткасць, накілава на адлеглі скатах, праз балотную багню і паласу вады на палішчы «сініх».

На поўным разбегу бралі рэчку танкі. Дойкі секунды вымрары момант, калі яны, падмаючы слухі вады, апусціліся ўсім сваім цяжарам на паверхню ракі, а цяжкі высквалі на бераг, лёгкі раскідавалі колкі загараджэнняў, падмінаючы пад сабе камячы дрот.

Незабывае відэвішка ўзляе сабой гэта імклівая атака грозных машын, вазімых людзьмі, якія дасканала вывучылі іх якасці. Шмат дзясцяў танкаў прайшло праз раку і ні адзін не загруз у балотнай багце. Слаўныя танкісты выдатна выкарылі задуку.

«Чырвоныя» адыколілі назад. Усёла за імі наступала пяхота «сініх», а танкі, лавінай копчаю па прасторах палёў, быстра палэдзілі агнявыя кропкі «спраціўніка», якія перагарадзілі прасоўваюцца пяхоту. Першая лінія загараджэнняў была зломлена.

II. Пільнасць

На долю байца Шуцько выпала задача — пільна аберагаць безпаснась участка, занятага ўзводам. Разам з ім быў баен Грымыка. Асцрожна перабягаючы па адкрытых месцах (якія ўсёныкі ракет дэвалілі бачыць усё), яны, уважліва аглядаючыся, прысхухваліся да кожнага падаронка шлаху, стараліся не дапусціць на свой бок рэчы ні аднаго з таго берагу.

Рагмам плеск вады прыцягнуў іх увагу. Я таго берагу, прытуліўшыся да абрыку, чарнага пемнага постолю. «Здаецца, я там не было», — пакумаў Шуцько. Схвацьшыся ў зарасці хмызняку, ён стаў наглядзець за падаронным ценем.

У перапынку паміж успышкамі ракет ад берагу аддзялілася постаны байца і, асцрожна прасоўваючыся па ваде, стала пераходзіць на другі бераг.

«Грэба бясшумна захапіць яго ў палон», — рашыў Шуцько. Ускел за першым разведчыкам з таго берагу перабраўся другі. Нічога не заўважваючы, абодва сталі перапаўзаць ўперад туды, дзе накілялі сілку «сініх».

У некалькіх дзясцяках крокаў ад берагу Шуцько і Грымыка перагародзілі іх дарогу. — Ціха, ні з месца! — загадаў Шуцько і Грымыка, і прымуцілі разведчыкаў акапацыя ў палон. Праз некалькі мінут камандзір узвода Шуцька падліваў чаракі ружыцка кулямёта, каб спыніць агню перагарадзіць доступ разведчыцкаму атраду «чырвоных».

Шуцько тав. Шуцько дамагав да выкрыць намер «чырвоных». Карыстаючыся пакрывам ночы, разведчыкі сілку размешчаных перад абарончым краем часцей «спраціўніка».

III. Сустрэча з маршалам

На ўскраіне маладога барозавага гаю залёг узвод, агнём пракаляваючы шлях ўперад. Камандзір узводу песьню гераічнай Першай коннай. І ўсёла за ім усёсь полк плае пра гераічныя дні грамадзянскай вайны, пра гераічных маршалаў Варашылава і Буадынага. Гукі песьні разніскалі далёка, агулаўлючы ў паміж гераічнамі дні барыцьбы з Юзэвічам і Калчакам, Дзецінкім і Брагелем, Дятлаў і белалаяжамі.

Рота сувязі толькі што скончыла здымаць лінію. У палосцы ўладзецьні катушкі і апараты, яна гетова да паходу, але яшчэ няма загалу камандзіра. Байцы не сумуюць. Любімы роты — гарманіст Оленеў і барабаншчык Чымаеў — іграюць камарынскую, а татпоры пад агукіныя воплескі ліха плышчу.

Гледзячы на байцоў, на іх бадзёры жывавы чвары; не верыць, што гэтыя людзі ўжо больш тыдня ў паходзе, тры сутак прымаўлі ўдзел у баі.

Маневры скончаны. Яшчэ раз прадаманстранала магчымасці Чырвонай Арміі. Праз дзень-два зноў пачнецца крапаліва, уперта работа па дзейшаму аўлаванню тэхнікай, складанай ваеннай справы.

Слава вам — выдатным чыгувацям вялікага Сталіна, вучням жаднага наркома Варашылава!

Рота сувязі толькі што скончыла здымаць лінію. У палосцы ўладзецьні катушкі і апараты, яна гетова да паходу, але яшчэ няма загалу камандзіра. Байцы не сумуюць. Любімы роты — гарманіст Оленеў і барабаншчык Чымаеў — іграюць камарынскую, а татпоры пад агукіныя воплескі ліха плышчу.

Гледзячы на байцоў, на іх бадзёры жывавы чвары; не верыць, што гэтыя людзі ўжо больш тыдня ў паходзе, тры сутак прымаўлі ўдзел у баі.

Маневры скончаны. Яшчэ раз прадаманстранала магчымасці Чырвонай Арміі. Праз дзень-два зноў пачнецца крапаліва, уперта работа па дзейшаму аўлаванню тэхнікай, складанай ваеннай справы.

Слава вам — выдатным чыгувацям вялікага Сталіна, вучням жаднага наркома Варашылава!

Рота сувязі толькі што скончыла здымаць лінію. У палосцы ўладзецьні катушкі і апараты, яна гетова да паходу, але яшчэ няма загалу камандзіра. Байцы не сумуюць. Любімы роты — гарманіст Оленеў і барабаншчык Чымаеў — іграюць камарынскую, а татпоры пад агукіныя воплескі ліха плышчу.

Гледзячы на байцоў, на іх бадзёры жывавы чвары; не верыць, што гэтыя людзі ўжо больш тыдня ў паходзе, тры сутак прымаўлі ўдзел у баі.

Маневры скончаны. Яшчэ раз прадаманстранала магчымасці Чырвонай Арміі. Праз дзень-два зноў пачнецца крапаліва, уперта работа па дзейшаму аўлаванню тэхнікай, складанай ваеннай справы.

Слава вам — выдатным чыгувацям вялікага Сталіна, вучням жаднага наркома Варашылава!

Спакойна працуйце, народы!

Я спакойна магу прадаваць і вайны мне не страшны пагрозы, Калі нашы матары грымяць і пльвучу караблі-бамбавозы.

Чую мірныя шэпты вятроў, Калі нашы праходзяць гарматы, І з паветра чырвоных палкоў Апускаяцца грозна дэсанты.

Пад чыгунымі громы і гул Мірна шпелучу ласцярыны вогні: «Варту міру, не смерці разгук, Тут насучу над сусветам народы».

Хай зварынае сэрца кіпіць, У шаленстве сваім ад трыногі, Што не ўдасца касякім масціць Да дэжурнае зры дарогі.

Над садамі закон тапары Прадгтае сіяючы міма... Агняея маладая зары Палыхае над нашай радзімай.

Пад праменнем ласкавым ле Горда неба штурмуюць палоты, З дамавіны Шэкспір устае І Бетховен, і Пушкін, і Гёте.

Разгарнуўшы вядоў туманы, Пра імкненні людзей і яноўмі Нам расказваюць прадуку іны На ўсіх мовах савецкіх народаў. Як праменні аснейшага дня З груды кіржанага популу Райна Тут успыхнулі іскры агня, Іскры слаўнага генія Гейне.

Гейне ведае кожны аду, І зараны вітаюць паэты... Сядз культурны — не дзікі разгук, Тут мільёны насучу над сусветам.

Калі нашы матары грымяць І пльвучу караблі-бамбавозы, Можа мірна народ прадаваць І вайны нам не страшны пагрозы. Т. КЛЯШТОРНЫ.

ЖАДАНЫЯ ГОСЦІ

Неадраштва чакалі калгаснікі раёна маневраў прыходу Чырвонай Арміі. У вёсцы «Волга» любіва прыхваціліся да прыёму гасцей. Выгмыкі, вычышчаны хаты, паліялі сценкі, паставілі на вокнах кветкі, вывескі чырвоныя сіялі. Комсамольцы і школьнікі ўпрыгожвалі ўваходную арку лозунгамі і партрэтамі.

Вось настаў жаданы дзень. Часні дзівілі імені маршала Бгрова пачышлі да валоці вёскі. Палыхае аргестр аўтраў марш дэткаў. На гукі сценкі, паставілі на вокнах кветкі, вывескі чырвоныя сіялі. Комсамольцы і школьнікі ўпрыгожвалі ўваходную арку лозунгамі і партрэтамі.

Дзень асабліва пасібралі з танкістамі, аглядаў машыны, абянілі іх зверху да нізу. Называўчы хутка прайшоў разамічненне па кватэлах. Калгаснікі парасхат запрашалі бейпоў. Абоны і кухні размясілі па садах, танкі і гарматы выставілі на палончы.

І пра некалькі гадзін здавалася, што часці дэно ўжо стаяць у вёсцы. Чырвонаармейцы дамагавалі калгаснікам чысціць хвацы, паставіць іх пяском, рамантаваць выбіты дарог, а вечарам усё разам гледзеці гукавое кіно і весела плясалі.

А. КУПРЫЯНАУ. 110 страіковы полі.

Старыя гутарылі на прыздах аб сваіх кватарантах: — Пётка Матрона, ці задаволены ты гаспаіні? — Да яшчэ як, я ўсё дабро пачкінула ў хаце і пашла, бышчам дама сыны засталіся. Прыйшла — дровы наколаці, вады прынесці. Адуць барушка такія людзі!

Наступіў час развітання — треба было выступіць у паход. Байцы правяралі зброю, снаражэнне, гузелькі матары танкаў, выязжала артылерыя. Камандзір роты ўвайшоў у хату калгасніка Грымыкі і запытаў гаспаляра: «Ці не пакрыўдзілі вас нашы хлопцы?»

Калгаснік Грымыкі адказаў: «Ды якая можа быць крыўда... Здавалася, бышчам сямя мая павялічылася. Дружна жылі... Шкада. Баля другой хаты стаў комогг Верацін і гутарыў з сялінамі аб знаванні маневраў».

Дзясурны гарніст зайграў абар. Часці выставіліся да паходу. Калгаснікі, абмаючы байцоў, развіталіся са сваімі кватарантамі, дзясцілі махалі хусткамі.

— Бывайце... Прывіжайце пішчэ да нас.

А. КУПРЫЯНАУ. 110 страіковы полі.

КОМСАМОЛ У АБОРОНЕ КРАІНЫ

Наша ў нашай моладзі ішпай, больш гарачай, аднай любві, чым любюць да свайго сацыялістычнага радзінны, да вялікай партыі Леніна—Сталіна. Наша моладзь гетова да апошняй кропкі крыві абараняць сваю сацыялістычную радзіму.

Комсамол, які аднае пераходную частку моладзі, усім зарамуела, знаходзіцца ў перадавых радах барацьбы за ўмацаванне абароназдольнасці сацыялістычнай краіны.

Комсамол сацыялістычнай Беларусі, які жыве і працуе на рубяжы з капіталістычным Захадам, усім асна разумею, што яму, у першую чаргу, треба мапаваць абароназдольнасць, быць, як ніколі, пільным, быць заўсёды гатовым адбіць ворага.

Комсамол ушарта рыхтуецца да абароны. Асабліва разгарнулася абарончая работа пасля Х усеаюнага і XI усебеларускага з'ездаў комсамола, якія шмат увагі аддалі гэтай вялікай справе.

Савецкая моладзь загартоўвае себе ў паходах, іграх, траніруеца, выплоўвае ў себе найлепшыя якасці савецкіх патрыётаў — мужнасць, гераіства, адвагу і волю да перамогі.

Толькі за першае паўгоддзе гатага года па 40 раёнах БССР падрыхтавана 8.417 варашылаўскіх стралякоў, з якіх 2.117 комсамольцаў, 230.000 чалавек у Беларусі адылі нормы на званок «ПД».

Не маючы работу правуў комсамол і ў арганізацыі прапаветарнай і хімічнай абароны краіны. У 1935 гадзе адлілі на азнач «ПХА» 24.497 чалавек, і толькі за 6 месяцаў ў справе падрыхтоўкі да абароны.

Комсамольцы і моладзь Беларусі і

ўмацуюць загартоўваюць себе ў паходах з прапгазамі. Так, у 1935 годзе ў пераходах з прапгазамі прымаа ўдзел 52 чалавекі, а за 6 месяцаў 1936 года — 34.900 чалавек. Нямаа падрыхтавана аучэлаў і парашуцістаў без адрыву ад вытворчасці.

Каму невядомы гераічны пераход у прапгазах і прапінтранных каспках, арганізаваны комсамольскі арганізаваны шпійнай фабрыкі «Вострычкі», за што 8 чалавек атрымалі ўзнагароды — ордэн «Знак почёта» і 8 чалавек узнагароджаны граматамі ЦВК СССР.


Боньляскі комсамол да ХХІ Міжнароднага аюнакага дня правуў рашыны страляковыя спаронішчы, у якіх прынялі ўдзел 36 парывічных арганізаваных першае месца ў спаронішчы занявалі комсамольцы Волжскі, Даршчык і Макараўка, якія з 50 магчымых ажоў, зылілі па 18.

Комсамол Заслаўскага раёна 29 жніўня арганізаваў вялікую ваенна-тактычную ігру, у якой прымаа ўдзел каля 700 чал. моладзі.

Да ваенна-тактычнай ігры была праведзена вялікая падрыхтоўка: вывучалі матэрыяльную частку кулямёта, вінтоўкі, страляковыя справы, тактычную справу, марш, абарону ад навалу авіяцыі і тактыку бою.

Усім гэтым дасягненніям комсамолу Беларусі, безумоўна, пельга абмежавацца. Гэтыя дасягненні толькі пачатак таго, што треба зрабіць усім комсамольцам і моладзі ў справе падрыхтоўкі да абароны.

Б. РОБЕРМАН.



НА МАНЕВРАХ БВА. НА ЗДЫМКУ: замаскаваныя танкі ідуць у наступленне. Фото Грыбоўскага (БСФ).



НА МАНЕВРАХ БВА. НА ЗДЫМКУ: замаскаваныя кулямёты «чырвоных» абстраўваюць адступачыя «сініх» у раёне вёскі Пятровічы. Фото Грыбоўскага (БСФ).

